

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА
REPUBLIKA BĚLORUSKO
ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÍZA

1. Прозвішча/Příjmení		4. Пол/Pohlaví		Фотаздымак/Foto							
2. Імя/Jméno		<input type="checkbox"/> мужчынскі/muž									
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna		<input type="checkbox"/> жаночы/žena									
5. Дата нараджэння/Datum narození		6. Месца нараджэння/Místo narození									
<table border="1"> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		den	měsíc	rok	краіна/země горад/město вобласць (раён)/okres						
den	měsíc	rok									
7. Цяперашняя(я) грамадзянства(ы)/Státní příslušnost											
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(я) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/V případě změny občanství uveďte dřívější občanství a datum změny občanství											
8. Тып пашпарта/Druh pasu		9. Нумар пашпарта/Číslo pasu		12. Дата выдачы/Datum vydání							
<input type="checkbox"/> звычайны/cestovní <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/služební <input type="checkbox"/> іншы дакумент/jiný doklad:		10. Кім выдадзены/Vydán kým		<table border="1"> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>	den	měsíc	rok				
den	měsíc	rok									
		11. Дзе выдадзены/Místo vydání		13. Тэрмін дзеяння/Platnost do							
				<table border="1"> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>	den	měsíc	rok				
den	měsíc	rok									
14. Адрас сталага месца жыхарства/Adresa trvalého pobytu											
краіна/země вобласць(раён)/okres горад/město (obec) вуліца/ulice нумар дома/číslo domu нумар кватэры/číslo bytu нумар тэлефона/telefonní číslo e-mail											
15. Месца працы і службовы адрас/Místo a adresa zaměstnání											
прадпрыемства/podnik пасада/vykonávaná funkce краіна/země вобласць (раён)/okres горад/město (obec) вуліца/ulice нумар дома/číslo domu нумар тэлефона/telefonní číslo											
16. Катэгорыя візы/Kategorie víza		17. Тып візы/Druh víza		18. Колькасць уездаў/Počet vstupů							
<input type="checkbox"/> індывідуальная/individuální <input type="checkbox"/> групавая/skupinové		<input type="checkbox"/> транзітная/transitní <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/dlouhodobé		<input type="checkbox"/> аднаразовая/jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая/multivstupní							
19. Тэрмін дзеяння візы/Doba platnosti víza											
з/od		па/do		на тэрмін знаходжання/ na dobu							
<table border="1"> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		den	měsíc	rok	<table border="1"> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		den	měsíc	rok	<table border="1"> <tr> <td>dnů</td> </tr> </table>	dnů
den	měsíc	rok									
den	měsíc	rok									
dnů											
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Název zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná											
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adresa zvací organizace nebo osoby											
вобласць(раён)/okres горад/město вуліца/ulice нумар дома/číslo domu нумар кватэры/číslo bytu нумар тэлефона/telefonní číslo нумар факса/faxové číslo e-mail											
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Předpokládaná adresa pobytu v Bělorusku											
вобласць(раён)/okres горад/město вуліца/ulice нумар дома/číslo domu нумар кватэры/číslo bytu гасцініца/hotel											
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Účel návštěvy (podrobně)											

**Службовыя адзнакі/
Služební záznamy**

Дата звароту:

Падставы:

-
- сапраўдны пашпарт
-
-
- візавая падтрымка
-
-
- фінансавыя сродкі
-
-
- страхоўка
-
-
- інтэрв'ю

Рашэнне по звароту:

- ад
-
-
- станоўчае
-
-
- адмоўнае

Тып візы:

-
- В
-
-
- С
-
-
- D

Кратнасць візы:

-
- 1
-
-
- 2
-
-
- шм

Мэта візіту:

-
- транзіт
-
-
- дзелавыя стасункі
-
-
- удзел у спартыўных/
-
- культурных мерапрыемствах
-
-
- прэса
-
-
- гуманітарная
-
-
- рэлігійныя стасункі
-
-
- з правам працы па найму
-
-
- турызм
-
-
- на вучобу
-
-
- прыватная
-
-
- наведванне месцаў
-
- пахавання
-
-
- на сталае жыхарства
-
-
- службовая
-
-
- дыпламатычная

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

тэрмін знаходжання

Спагнаны сбор:

.....

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Zda jste byl(a) někdy dříve v Bělorusku <input type="checkbox"/> так/ано <input type="checkbox"/> не/не калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/pokud ano, uveďte dobu, místo a účel předchozí návštěvy з/od па/до дзе/кде мэта візіту/ціль cesty								
25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Předchozí návštěvy Běloruské republiky během tohoto roku 1) з/od па/до 4) з/od па/до агульны тэрмін часовага знаходжання/ celková doba přechodného pobytu 2) з/od па/до 5) з/od па/до <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"></table> 3) з/od па/до 6) з/od па/до <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; text-align: center;">dnů</table>								
26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Zda Vám bylo někdy zrušeno vízum do Běloruska <input type="checkbox"/> так/ано <input type="checkbox"/> не/не калі так, вызначце дату/pokud ano, uveďte datum								
27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Zda bylo proti Vám někdy vedeno trestní stíhání za porušení běloruských zákonů <input type="checkbox"/> так/ано <input type="checkbox"/> не/не калі так, вызначце калі/pokud ano, uveďte kdy і дзе/а kde Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Pozitivní odpověď na otázku neznamená automatické zamítnutí víza, ale v tomto případě je nutná vaše osobní přítomnost pro konzultace s konzulárním úředníkem								
28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Zda jste byl(a) někdy vyhoštěn(a) z nějaké země <input type="checkbox"/> так/ано <input type="checkbox"/> не/не калі так, вызначце калі/pokud ano, uveďte kdy і з якой краіны/а з jaké země								
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Dopravní prostředek pro vstup do Běloruska		30. Маршрут руху/Trasa cesty						
31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostředky zajišťující pobyt v Bělorusku <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/hotovost <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/bankovní šeky <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/kreditní karty <input type="checkbox"/> зваротны білет/зпáтеční jízdenka <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/cestovní šeky <input type="checkbox"/> пражыванне/ubytování		32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/Udaje o zdravotním pojištění страховая арганізацыя/поjišťовна страховы поліс/поjištění: нумар/číslo сапраўдны з/platné od па/до						
33. Сямейнае становішча/Rodinný stav <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ženatý (vdaná) <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/svobodný(á) <input type="checkbox"/> разведзены(а)/rozvedený(á) <input type="checkbox"/> удавец (удава)/vdovec (vdova)								
34. Прозвішча мужа (жонкі)/Příjmení manžela(ky)		35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Příjmení manžela(ky) za svobodna						
36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Křestní jméno, případně jiná jména manžela(ky)		37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Státní příslušnost manžela(ky)						
38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Datum narození manžela(ky) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30%;"> </td> <td style="width: 30%;"> </td> <td style="width: 30%;"> </td> </tr> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>					den	měsíc	rok	39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Místo narození manžela(ky) краіна/země горад/město вобласць (раён)/okres
den	měsíc	rok						
40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Udaje o dětech cestujících společně a zapsaných v pasu								
Прозвішча/Příjmení	Імя/Křestní jméno	Дата і месца нараджэння/Datum a místo narození						
41. Дэкларацыя/Prohlášení Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a správné. Jsem si vědom(a) toho že uvedení chybných údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(a) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravdivými, může dojít v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazuji se, že ohlásím pobyt v Bělorusku příslušným orgánům a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza.								
42. Асабісты подпіс/Podpis		43. Дата падпісання/Datum <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30%;"> </td> <td style="width: 30%;"> </td> <td style="width: 30%;"> </td> </tr> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>				den	měsíc	rok
den	měsíc	rok						